

Зыгмантовіч С.В. (Мінск)

**ПАДРЫХТОЎКА БІБЛІЯТЭЧНЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ
У КАНТЭКСЦЕ ІНАВАЦЫЙНАГА НАВУЧАННЯ**

Адукацыя як галіна сацыяльнай дзейнасці павінна апярэджваць у сваім развіцці іншыя формы актыўнасці людзей, асабліва іх вытворчую дзейнасць. Апераджальная прафесійная адукацыя накіравана на развіццё ў чалавека прыроднай схільнасці да атрымання ведаў і пераходу ад канцэптуальнага асэнсавання рэчаінасці да вырашэння прыкладных сацыяльных, кірунічых, арганізацыйных, тэхналагічных задач.

Падрыхтоўку, перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў для інавацыйнай эканомікі, сацыяльна-культурнай сферы павінна здзяйсняць сістэма інавацыйнай адукацыі.

Пытанні, звязаныя з інавацыйнай адукацыяй, у tym ліку і бібліятэчнай, актыўна абмяркоўваюцца як у нашай краіне, так і за мяжой. Неабходнасць удасканалення падрыхтоўкі бібліятэчных спецыялістаў звязана з тэхналагічным і сацыяльным развіццём грамадства, інфармацыйна-тэхналагічнай перабудовай бібліятэчнай вытворчасці, працэсамі глабалізацыі эканомікі, інфармацыйна-тэхналагічнай камунікацыі і інэрнацыяналізацыі адукацыі.

Сістэма інавацыйнай бібліятэчнай адукацыі – гэта мэтанакіраване фарміраванне пэўных ведаў, уменняў і метадалагічнай культуры, а таксама выхаванне і комплексная падрыхтоўка спецыялістаў у галіне бібліятэчнай справы да інавацыйнай бібліятэчна-бібліографічнай дзейнасці за кошт адпаведнага зместу, метадаў навучання і навукаемістых адукацыйных тэхналогій.

Патрабаванні да зместу адукацыі. Спецыяліст у інавацыйнай сацыяльна-культурнай сферы – гэта прафесіянал, здольны комплексна спалучаць вытворчую, даследчую і практичную дзейнасць, арыентаваную на вырашэнне інфармацыйна-документных, сацыяльна-культурных, асветніцкіх задач, паставленых перад бібліятэкамі грамадствам, дзяржавай. Гэта спецыяліст, арыентаваны на кіраванне інфармацыйнай, ведамі, стварэнне інтэлектуальных каштоўнасцей у выглядзе інфармацыйных прадуктаў і паслуг па розных галінах ведаў, рознай тэматыкі, ажыццяўленне культурна-забаўляльнай, бібліятэррапеўтычнай і іншых відаў дзейнасці. Характэрная асаблівасць сістэмы ведаў бібліятэчнага спецыяліста такога класа заключаецца ў трывалым гуманітарным, культуралагічным, прафесійным і светапоглядным фундаменце ведаў, шырыні міждысцыплінарных сістэмна-інтэграцыйных ведаў аб прыродзе, грамадстве, мысленні, а таксама высокім узроўні агульнопрафесійных і спецыяльна-професійных ведаў, якія забяспеч-

ваюць дзейнасць у разнастайных кірунках, у тым ліку і праблемных сітуацыях.

Для падрыхтоўкі спецыялістаў-прафесіяналаў сёння агульнапрызнана, што традыцыйнае разуменне прафесійнай адукациі як засваення пэўнай сумы ведаў, заснаванай на выкладанні фіксаваных вучэбных прадметаў, з'яўляецца яўна недастатковым і больш таго істотным тормазам на шляху фарміравання новага тыпа мыслення бібліятэчнага спецыяліста. Асновай адукациі павінны стаць не столькі вучэбныя прадметы, колькі спосабы мыслення і дзейнасці, гэта значыць працэдуры рэфлексіўнага харектару. Веды і метады пазнання, а таксама будучай прафесійнай дзейнасці трэба спалучыць у арганічную цэласнасць.

Акрамя таго, пры падрыхтоўцы бібліятэчнага спецыяліста да інавацыйнай дзейнасці неабходна разумець, што інавацыі бібліятэчнай сферы сёння фарміруюцца на міждысцыплінарнай аснове ў выніку перадачы ведаў з адной галіны дзейнасці ў другую. Размеркаванне і камбінацыя фундаментальных і прыкладных ведаў, а галоўнае, іх выкарыстанне «нечаканым чынам» у практычных мэтах становіща адметным момантам для любога віда прафесійнай дзейнасці, у тым ліку і бібліятэчнай.

У адпаведнасці з новымі патрабаваннямі інавацыйнай адукациі распрацаваны новы адукацыйны стандарт, вучэбныя планы [1], рыхтуюцца новыя вучэбныя праграмы і вучэбна-метадычныя матэрыялы, у аснове якіх ляжыць кампетэнтнасць падыход, фундаменталізацыя зместу навучання дасягаецца за кошт пашырэння і паглыблення міждысцыплінарных сувязяў, увядзення блока прыродазнаўчых і дакладных навук, забеспячэння сінтэзу сацыяльных, прыродазнаўчых і гуманітарных ведаў.

Адукатыўныя тэхналогіі. Устойлівыя тэндэнцыі сусветнага развіцця, звязаныя з фарміраваннем інфармацыйнага грамадства, якое базіруеца на ведах, аказваюць істотны ўплыў на адукатыўныя тэхналогіі. Дастаткова інтэнсіўна адбываецца змена адукатыўнай парадыгмы, і годным адказам на постіндустрыйны выклік у сферы адукациі выступаюць навукаёмістыя адукатыўныя тэхналогіі. Навукаёмістая адукатыўная тэхналогія – гэта рацыянальны навукова абурнуваны спосаб дасягнення пастаўленых мэт засваення ведаў, фарміравання метадаў пазнання і дзейнасці, самаразвіцця і самарэалізацыі, якія забяспечваюць высокую прадуктыўнасць вучэбнай і педагогічнай працы, стымулюючыя эфектыўнасць і якасць сумеснай дзейнасці студенцоў і вучэбнага персоналу.

дэнтаў і педагогаў з дыдактычным матэрыялам ва ўмовах высока тэхналагічнай дыдактычнай інфраструктуры.

Пераўтварэнне сістэмы бібліятэчнай адукцыі ў сферу засваення спосабаў пазнавальнай і бібліятэчна-бібліографічнай дзейнасці, фарміраванне камунікатыўнай і інтэлектуальнай, тэхналагічнай і прадпрымальніцкай культуры прадугледжваюць арганічнае ўключэнне студэнтаў у актыўную творчую дзейнасць, забеспечэнне іх масавага ўдзелу ў вучэбна-даследчай і навукова-даследчай работе, стварэнне мэтанакіраваных форм навучання. Усё гэта павінна стварыць умовы эвалюцыйнага пераходу ў бібліятэчную адукцыю ад вучэбна-адукцыйнага да навукова-адукцыйнага працэсу. Але калі развіцё вучэбна-даследчай работы адбываецца як абавязковы элемент выканання вучэбных планаў, то, што тычыцца навукова-даследчай работы студэнтаў, можна канстатаваць па выніках апытання студэнтаў 5 курса факультэта інфармацыйна-документных камунікацый адсутнічае ў іх зацікаўленасці і матывацыі да гэтага віду дзейнасці.

Разам з навукаёмістымі тэхналогіямі значным уяўляецца выкарыстанне практика арыентаваных адукцыйных тэхналогій. Гэта не новы падыход у падрыхтоўцы будучых бібліятэчных спецыялістаў, але ў сувязі з нізкай матывацыяй студэнтаў на бібліятэчную адукцыю [2] і будучую дзейнасць актуальнасць іх павышаецца. Дзеля гэтага шмат чаго робіцца: утвораны вучэбна-навукова-вытворчыя комплексы на падставе пагадненняў паміж спецыяльнымі кафедрамі факультэта і бібліятэкамі; павялічана колькасць і працягласць вучэбнай практикі; ужо ў першы год навучання студэнтам дэманструеца сувязь матэрыялу, які прапаноўваецца, з іх будучай бібліятэчнай дзейнасцю, што забяспечвае лепшае ўспрыманне тэорыі шляхам засваення яе праз практику; выкарыстоўваюцца метады «кантэкстнага навучання», case-studies і г. д.

Адным з перспектывных метадаў, якія выкарыстоўваюцца ў інавацыйнай бібліятэчнай адукцыі, з'яўляецца метад «кантэкстнага навучання», калі матывацыя да засваення ведаў дасягаецца шляхам пабудовы адносін паміж канкрэтнымі ведамі і іх прымяненнем. Гэты метад дастаткова эфектыўны, таму што аспект выкарыстання з'яўляецца для студэнтаў крытычна важкім. Не менш важным з'яўляецца «навучанне на падставе вопыту», калі студэнты маюць магчымасць асацыяраваць свой уласны вопыт з прадметам навучання. Выкарыстанне так званых case-studies метадаў заснована на аналізе рэальных жыццёвых ситуаций бібліятэчна-бібліографічнай практикі, арганіза-

цыі работы бібліятэкі і вызначэнні адпаведных прапаноў і рашэнняў. Дадзенныя метады лічацца метадамі актыўнага навучання, таму што ў цэнтры ўвагі знаходзіцца студэнт, які набывае веды праз дзеянасць і на падставе вопыту.

Асаблівую значнасць у інавацыйнай бібліятэчнай адукцыі маюць праектна арганізаваныя тэхналогіі навучання. Пры гэтым ствараюцца ўмовы, якія практычна поўнасцю адпавядаюць рэальнай бібліятэчнай дзеянасці, і такім чынам студэнты набываюць вопыт комплекснага вырашэння задачы бібліятэчна-бібліяграфічнага праектавання з размеркаваннем функцый і адказнасці паміж членамі каманды.

Педагагічныя інавацыі маюць сэнс толькі тады, калі ў іх аснове ляжыць каштоўнасць развіцця асобы і ў сацыяльным, і ў прафесійным, і асабасным плане.

Дзеля вызначэння адносін студэнтаў да ўкаранення ў вучэбна-выхаваўчы працэс інавацыі намі было праведзена апытанне студэнтаў 5 курса факультета інфармацыйна-документных камунікацый (60 чалавек). На пытанне «Ці лічыце вы неабходным укараненне інавацыйных тэхналогій у вучэбны працэс?» 85% адказалі станоўча. У найбольшай ступені, лічаць студэнты, інавацыі павінны закрануць практычныя заняткі – 76% адзначылі гэтую пазіцыю. 46% лічаць, што інавацыі павінны закрануць семінары, 37% вызначылі арганізацыю і правядзенне вытворчай практыкі, 30% – курсавое праектаванне, па 27% адзначылі лекцыі і арганізацыю самастойнай работы, 19% – экзамены і залікі.

На пытанне, што не задавальняе сёння студэнтаў у вучэбным працэсе, атрыманы наступныя звесткі. У большай ступені студэнты не задаволены вялікімі групамі на практычных занятках, недастатковай забяспечанасцю камп'ютарнымі класамі і неадпаведнасцю колькасці аўтаматызаваных рабочых месцаў для правядзення заняткаў з выкарыстаннем аўтаматызаваных тэхналогій, адсутнасцю новых сродкаў навучання, у прыватнасці новых выданняў табліц УДК, магчымасці засвойваць формат BELMARC у аўдыторыях універсітэта, праграмных сродкаў і праграмных прадуктаў, якія выкарыстоўваюцца ў сучасных бібліятэках.

Станоўча студэнты ацэньваюць правядзенне заняткаў (лекцыі, семінары) з выкарыстаннем презентацыйных матэрыялаў, магчымасць карыстацца электроннай бібліятэкай, вольны доступ да Інтернету, зносіны з выкладчыкамі з дапамогай новых электронна-камунікатыўных тэхналогій, рэйтынгавы падыход да ацэнкі вучэбна-пазна-

вальний дзейнасці, правядзенне семінараў у выглядзе дыскусій, заданні на спробу самастойнага вызначэння дэфініцый у межах пэўных курсаў і г. д.

Сярод пажаданняў студэнтаў, арыентаваных на ўдасканаленне вучэбнага працэсу: павелічэнне колькасці заданняў творчага характару, правядзенне практычных заняткаў у спецыяльна абсталяваных аўдыторыях або на базе бібліятэк, удзел у мерапрыемствах бібліятэкі, удасканаленне рэйтынгавай сістэмы ацэнкі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці студэнтаў, прадстаўленне электронных вучэбна-метадычных матэрыялаў і інш.

Выказаныя пажаданні студэнтаў спалучаюцца з асноўнымі напрамкамі далейшага развіцця інавацыйных падыходаў да падрыхтоўкі спецыялістаў бібліятэчнай сферы.

ЛІТАРАТУРА

1. ОС РБ 1-23 01 11-2008. Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. Спецыяльнасць Е 1-23 01 11 Бібліятэказнаўства і бібліографія (па напрамках). Кваліфікацыя – Бібліятэкар-бібліограф. – Узамен Стандарта РД РБ 02100.5.211-98 ; уведз. 12.06.2008. – Мінск : Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2008. – 38 с.
2. Зыгмантовіч, С. В. Матывацыйная накіраванасць будучых бібліятэкараў на бесперапынную адукацыю / С. В. Зыгмантовіч // Веснік БДУ культуры і мастацтваў. – 2006. – № 5.

В статье рассказывается о необходимости совершенствования подготовки библиотечных специалистов, связанной с технологической и социальной жизнью общества, информационно-технологической перестройкой библиотечного производства. Вместе с научно-кими технологиями значительным представляется использование практико ориентированных образовательных технологий.